

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра финансового права
и правового регулирования хозяйственной деятельности**

**КАШЕЛЕВСКИЙ
НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ**

**КОНЦЕПЦИЯ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ**

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
канд. юрид. наук, доцент
Лещенко Снежана Константиновна

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 66 страниц, 61 источник, 1 приложение.

Ключевые слова: налог, налог на прибыль, иностранная организация, постоянное представительство, критерии постоянного представительства.

Главная цель дипломной работы – исследование теоретических и практических основ концепции постоянного представительства в налоговом праве.

Задачи дипломной работы:

- рассмотреть эволюцию института постоянного представительства в налоговых отношениях;
- охарактеризовать основные научные и законодательные подходы по вопросу определения постоянного представительства в налоговой сфере;
- раскрыть подходы, сложившиеся на уровне международного и национального законодательства, по вопросу определения налоговой базы иностранных организаций, действующих через постоянное представительство;
- сформулировать предложения, направленные на совершенствование правового регулирования общественных отношений, складывающихся в области налогообложения прибыли постоянных представительств иностранных организаций в Республике Беларусь.

Объектом дипломной работы является совокупность общественных отношений, возникающих при налогообложении иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство. Предмет дипломной работы – концепция постоянного представительства иностранных организаций в целях налогообложения.

При выполнении работы использованы исторический, диалектический, логический, синергетический, системный, комплексный, метод сравнительно-правового анализа, а также другие специальные методы исследования, взаимодополняющие друг друга и составляющие методологическую основу дипломной работы.

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

(на беларускай мове)

Дыпломная праца: 66 старонак, 61 крыніца, 1 прыкладанне.

Ключавыя словы : падатак, падатак на прыбытак, замежная арганізацыя, пастаяннае прадстаўніцтва, крытэрыі пастаяннага прадстаўніцтва.

Галоўная мэта дыпломнай працы - даследаванне тэарэтычных і практычных асноў канцэпцыі пастаяннага прадстаўніцтва ў падатковым праве.

Задачы дыпломнай працы:

- Разгледзець эвалюцыю інстытута пастаяннага прадстаўніцтва ў падатковых адносінах;
- Ахарактарызаваць асноўныя навуковыя і заканадаўчыя падыходы па пытанні вызначэння пастаяннага прадстаўніцтва ў падатковай сферы;
- Раскрыць падыходы, якія склаліся на ўзроўні міжнароднага і нацыянальнага заканадаўства, па пытанні вызначэння падатковай базы замежных арганізацый, якія дзейнічаюць праз пастаяннае прадстаўніцтва;
- Сфармуляваць прапановы, накіраваныя на ўдасканаленне прававога рэгулявання грамадскіх адносін, якія складваюцца ў галіне падаткаабкладання прыбытку пастаянных прадстаўніцтваў замежных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь.

Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць пры падаткаабкладанні замежных арганізацый, якія ажыццяўляюць дзейнасць праз пастаяннае прадстаўніцтва. Прадмет дыпломнай працы - канцэпцыя пастаяннага прадстаўніцтва замежных арганізацый у мэтах падаткаабкладання.

Пры выкананні працы выкарыстоўваліся гістарычны, дыялектычны, лагічны, сінэргетычны, сістэмны, комплексны метады, метады параўнальна-прававога аналізу, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследавання, якія ўзаемадапаўняюць адзін аднаго і складаюць метадалагічную аснову дыпломнай працы.

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.